

# Імяны паказальнік

## А

Абаленская, княгіня 191  
Абдула, татарын 64  
Абрагім Цімірчыч, пісар 81  
Абрам Езафовіч, падскарбі 338  
Агрыда, татарын 339  
Адам Якубавіч з Котры, пісар 126  
Адзінцэвічы, род 147  
Адоўскія, князі 39  
Ажбердзей, татарын 64  
Азбука, кіят 101  
Азюбек (Аджубек), царэвіч 270, 271  
Азярэцкі Іван, князь 189  
Азярэцкія, княскі род 147  
Айдар (Гайдар), палонны татарын 83  
Айдар Малы, талмач 65  
Айдар Хазбеевіч, служылы татарын 65  
Айзенштадт Барыс, гісторык 243  
Айзенштадт Іуда бен Лёб, равін 243  
Айзенштадт Майсей, равін 243  
Айзенштадт Міхал бен Мейр, равін 243  
Айзенштадты, равінскі род 243  
Айзік Езафовіч, купец 338  
Алан-Гоа, жонка Боданчара 93, 100  
Алекса (Лекса, Лексада, Аляксандр), татарскі князь, сын Мансур-Кіята 95, 96, 98, 104—108  
Александровічы, мяшчанскі род 244  
Аленькавіч Аляксандра, княжна 295  
Аленькавіч Мар'я, княгіня 295  
Аленькавіч Міхаіл, князь 117, 122  
Аленькавіч Сямён Міхайлавіч, слуцкі князь 57, 58, 63, 67, 68, 287  
Аленькавіч Юрый Юр'евіч, князь 224, 228  
Аленькавічы, княскі род 48, 117, 119, 212, 295, 299  
Алена Іванаўна, вялікая княжна, каралева 16, 39—42, 68, 74, 77, 99, 127, 149, 170, 171, 231, 370, 373  
Алехна Кенкевіч, татарын 106  
Алізар, баярын 297, 298  
Аліфер, баярын 65, 104  
Альберт *гл.* Табар Войцех  
Альбрэхт (Альберт) Саксонскі (Вецін), саксонскі герцаг 129, 130, 134, 137, 141—145, 175, 236, 237, 274, 275, 341, 343, 344, 361  
Альгерд, вялікі князь 34, 123, 169  
Альжбета, каралева-маці 51, 62, 357  
Альтдорфер Альбрэхт, мастак 129

Аляксандр Казіміравіч Ягелончык, вялікі князь і кароль 11, 12, 17, 22, 24, 32, 34, 36, 37, 39—41, 43—46, 48—56, 58—60, 62—64, 66—74, 77—80, 89, 91, 99, 109, 121, 124—128, 134—141, 146, 148, 149—151, 155—156, 158, 159, 160, 162—164, 167, 168, 170—172, 175—177, 184, 186, 202—210, 213, 214, 220, 221, 230, 231, 233, 239, 240, 262, 271, 274, 295, 298, 306, 310, 318, 333, 335, 344, 345, 353, 354, 357—360, 365, 366, 368—370, 372, 377

Аляксандраў Сямён, служэбнік 147  
Аляксеў Леанід, гісторык 289  
Аляхновіч Пётр, кухмістр 153  
Анакоза Рамадан, талмач 65  
Андрэй Валатовіч, баярын 113  
Андрэй Мацвеевіч, мешчанін 246  
Антоній, святы 123  
Аргыны, крымскі род 34  
Асанчуковіч Урус-Улан Ахмет, служылы татарын 65, 83, 270  
Асанчуковічы, татарскі род 83  
Асан, маршалак 65  
Асмаіл (Ісмаіл) 244  
Асман, харужы, князь 65  
Астэпка, падданы 298  
Астравух Ігнат Сцяпанавіч, пан 315  
Астрожская Аграфена (Кацярына), княгіня 149  
Астрожская Настасся, княжна 97, 108  
Астрожскі Даніла, князь 97, 108  
Астрожскі Канстанцін Іванавіч, князь, гетман 43, 44, 45, 60, 76, 135, 136, 137—141, 149, 158, 169, 183, 188, 216, 231, 238, 261, 263, 265, 275  
Астрожскі Міхаіл, князь 139  
Астрожскі Фёдар Данілавіч, князь 97  
Астрожскія, княскі род 97, 109  
Атыла, легендарны кароль 260  
Аўраам, прарок 83  
Аўраам, стараста 65  
Ахманьскі Ежы, гісторык 219, 279  
Ахмат, хан 28, 29  
Ахмед, татарскі калга 283

## Б

Баба, персідскі военачальнік 101  
Бава, легендарны герой 260  
Багавіцінавіч Богусь, пісар 68, 231  
Багавіцінавіч Леў, чашнік 153

Багдан, служылы татарын 339  
Багдан Аляксеєвіч, дваранін 68, 173  
Багдан Карэйвіч, пан 148  
Балінскі, прыдворны лекар 73  
Балтрамеєвіч-Дамонтавіч Алехна, пан 203  
Балтрамеєвіч-Дамонтавіч, Харыгон, пан 203  
Банецкі Адам, гісторык 112  
Баплан Гіём дэ, падарожнік і інжынер 287  
Бараноўскі І., гісторык 174  
Барбара, дачка Амброзія Пампоўскага 226  
Бардаш, служылы татарын 317  
Бароўскія, князі 94  
Барташ Табаравіч, маршалак 152  
Барыны, крымскі род 34, 83  
Басолі Карла, мастак 88  
Батуш, крымскі пасол 64, 69, 82  
Батый (Бату), хан 31, 38, 100  
Бахты-Сейт, служылы татарын 270  
Бахціяр Даўлетэкавіч, мурза 61  
Башык, татарын 64  
Баязід II, султан 29, 87  
Белеўскія, князі 39  
Бельская Яўнута, пані 221  
Бельскі Дзімітрый Фёдаравіч, князь 90, 190  
Бельскі Марцін, гісторык 215, 220, 229  
Бельскі Сямён, князь 42, 43  
Бельскі Фёдар, князь 117  
Бельскія, княскі род 90, 119  
Бердзей, служылы татарын 339  
Бердзібек, залагаардынскі хан 102  
Біці-Гірэй, крымскі царэвіч 57, 62, 67,  
70, 72, 73, 75, 81, 82, 278, 282, 308,  
309, 311, 320—322, 324, 327—  
329, 331—333, 335, 360, 365, 380  
Блінец Андрэй, гісторык 314, 326  
Блок Марк, гісторык 342, 353  
Богуш, татарын 64  
Боданчар, легендарны продак Чынгізідаў 93  
Бона Сфорца *гл.* Сфорца Бона  
Бонер Ян, бургграф 233  
Брандт Грэгар, райца 171  
Бранкавічы, арыстакратычны род 160  
Брант Себасцьян, ураднік 129  
Бруйн Карнэлліс дэ, мастак 200, 201  
Брык, баярын 289  
Брыковіч Федзька, баярын 298  
Буанакорсі Філіп Калімах,  
каралёўскі выхавачель 77  
Бубенька Святлана, археолог 317  
Бургмайр Ганс, мастак 21  
Бурлуд, зяць Чынгізхана 96  
Бурнаш, крымскі царэвіч 62, 67, 70,  
72, 73, 75, 81, 82, 278, 282, 308,  
309, 311, 320—322, 324, 327—329,

331—333, 335, 360, 365  
Бучацкі Ян, ваявода 58, 68  
Быкоўскі Грыцка, дваранін 61

## В

Валатовіч Андрэй, уладальнік маёнтка 113  
Валовічы, арыстакратычны род 98  
Валчковіч Пішка, службовы баярын 169  
Вапоўскі Бернард, храніст 65, 67, 176, 208,  
209, 213—215, 224, 316, 362, 370, 375  
Варатынскі Фёдар, князь 95  
Варатынскія, князі 39, 114  
Васілевіч Трахім, святар 340  
Васіліса Іванаўна, княгіня 222  
Васіль II, вялікі князь маскоўскі 295  
Васіль III, вялікі князь маскоўскі 24,  
60, 82, 90, 91, 94, 96, 110, 185—  
186, 189, 190, 230, 233, 235,  
238—240, 272, 273, 341, 353  
Васіль Барысавіч, брат вялікага князя  
Міхаіла Барысавіча 117  
Васіль Масквіцін, баярын 65  
Васка, служылы татарын 339  
Васка Пятровіч, мітрапалічы дзяк 146  
Ватцэнродэ Лукаш, біскуп 65, 66, 73, 75,  
204, 205, 209, 210, 306, 309, 315, 366  
Ваўжынец, святы 207, 373  
«Веткоперы», групоўка ў Нідэрландах 142  
Веціны, дынастыя 128—130, 144, 145, 153  
Вімпелінг Якуб, ураднік 129  
Вінчы Леанарда дэ, інжынер, мастак 133  
Вісконці, арыстакратычны род 131  
Вісконці Валянціна, герцаг 132  
Вісконці Марыя, герцагіня 131  
Вісконці Філіп, герцаг 131  
Вісліцкі Ян, паэт 206, 310  
Вітаўт, вялікі князь 25, 31, 33, 34, 40,  
82, 93—95, 97—99, 106—110, 116,  
118, 122, 123, 156, 169, 203, 204,  
212, 239, 263, 282, 294, 353  
Вітцлебены, арыстакратычны род 130  
Воін Яцкавіч, служэбнік 189  
Вол Юрый, легендарны продак  
Валовічаў 98, 223  
Вольтэр Ёхан, пісар 170  
Вольф Юзаф, гісторык 113  
Война Мацвеевіч, баярын 299  
Войцех Івашкавіч, маршалак 152  
Войшалк-Вайшвілак, князь 121  
Вяжэвіч Іван, шляхціч 300  
Вялічка, служылы татарын 339  
Вячаслаў Яраславіч, князь 293, 301

## Г

- Габсбургі, дынастыя 129, 130, 132—133, 135, 138—140, 153, 242, 265, 346, 351, 354
- Гагін Міхайла, баярын 189
- Гальшанская Ядвіга, княгіня 120
- Гальшанскі Аляксандр, кашталян, стараста 51, 52, 122
- Гальшанскі Іван Альгімунтавіч, князь 169, 363
- Гальшанскі Іван (Ян) Юр'евіч, князь 117, 122, 216
- Гальшанскі Павел, біскуп 362
- Гальшанскі Сямён Юр'евіч, намеснік 55, 139, 140, 279
- Гальшанскі Юрый, пан 78
- Гальшанскі Януш Аляксандравіч, крайчы 153
- Гальшанскі-Дубровіцкі Юрый Іванавіч, князь 59
- Гальшанскія, княжскі род 119, 120, 193, 212
- Ганна, княгіня 148
- Ганна дэ Кандад, графіня дэ Фуа, каралева 182
- Ганус, бакалаўр 65
- Ганус, немец 157
- Гарайн, баярын 37
- Гарнастай, пан 59
- Гаўрыла Мялешкавіч, баярын 115
- Гаштаўт (Гаштольд) Альбрэхт Марцінавіч, пан, падчашы 63, 126, 147, 148, 153, 161, 185, 211, 216, 232, 233, 302, 362
- Гаштаўт Марцін, ваявода 126
- Гаштаўты, панскі род 122, 212
- Гваньіні (Гвагнін) Аляксандр, храніст 197, 223, 228, 229
- Гедзімін, вялікі князь 79, 122, 294
- Гедзімінавічы, дынастыя 294, 296
- Гедройцкія, князі 110
- Генрык Валуа (Валежы), кароль 229
- Генрых Карлавіч, немец 157, 172
- Георг, саксонскі герцаг 237
- Георгій, сын Васіля III 90, 190
- Геранім, святы 130
- Герасім, мітрапаліт 118
- Герберштайн Жыгімонт, пасол, аўтар 60, 85, 130, 141, 156, 162, 163, 177, 234—240, 341—343, 345, 349, 351, 353, 357, 358, 359, 363, 369
- Герваст Пётр з Унрава, каморнік 71, 77, 330, 368
- Герман, дзяк 44
- Гінэк Ян, падкаморы 68
- Гірзі, дынастыя 32, 33, 86, 112
- Гіясэдзін, бацька Хаджы-Гірэя 31
- Глеб Дамонтавіч, баярын 203, 204
- Глезна Ёна, мітрапаліт 123
- Глінская Алена Васілеўна, вялікая княгіня 90, 110, 190, 238
- Глінская Федка 115, 120
- Глінскі, Аляксандр *гл.* Алекса
- Глінскі Барыс Іванавіч, князь 91, 92, 94, 95, 97, 98, 108, 112—114, 115, 120, 297
- Глінскі (?) Барыс Сямёнавіч, князь 65
- Глінскі Васіль Барысавіч, князь 114, 135
- Глінскі Васіль Васілевіч, князь 114
- Глінскі Васіль Дашкавіч, князь 115
- Глінскі Васіль Львовіч (Сляпы), князь 89, 92, 95, 99, 103, 109—111, 114, 115, 118, 120, 124, 146, 147, 148, 153, 158, 167, 168, 187, 188, 190, 357
- Глінскі Васіль Міхайлавіч, князь 191
- Глінскі Дашка, князь 115
- Глінскі Дзімігрый Васілевіч, князь 109, 114, 146, 189
- Глінскі Іван, князь 108, 109, 189
- Глінскі Іван Аляксандравіч, продак князёў Глінскіх 92—95, 97—99, 107—109, 111—113
- Глінскі Іван Барысавіч, князь 114, 125
- Глінскі Іван Васілевіч, князь 114
- Глінскі Іван Львовіч (Мамай), князь 89, 92, 95, 103, 109, 111, 114, 115, 118, 120, 124, 125, 146, 147, 153, 158, 167, 177, 179, 186, 188, 357
- Глінскі Леў Барысавіч, князь 14, 91, 92, 114—120, 147
- Глінскі Міхаіл Васілевіч, князь 191
- Глінскі Міхаіл Львовіч (Дародны, Немец), князь 11—14, 26, 47, 49—52, 60, 62, 64, 66—81, 85, 86, 89—95, 97—100, 103, 109—112, 114—119, 121—137, 139, 141, 142, 144—150, 152—169, 171—191, 204, 205, 207—210, 212—218, 221, 223, 225, 230—240, 248, 259, 262, 263, 265, 269, 272, 274, 275, 302, 304—306, 309, 311, 314—316, 319, 320, 323—328, 330—334, 339—345, 349—363, 365—367, 369—376, 380
- Глінскі Рыгор Барысавіч, князь 59, 114
- Глінскі Сямён Васілевіч, князь 114
- Глінскі Сямён Іванавіч, князь 97, 108
- Глінскі Юрый Васілевіч, князь 190
- Глінскі Юрый Васілевіч (Храмы), князь 146
- Глінскі Фёдар Іванавіч, князь 97, 108, 115
- Глінскі Фёдар Львовіч, князь 99, 103, 114, 115, 125
- Глінскія, княжскі род 14, 49, 62, 71, 82,

- 86, 89—99, 103—113, 115, 117—120, 123, 126, 146, 148, 154, 158, 167—169, 179, 185—191, 230—232, 234, 268, 275, 300, 341, 354
- Глябовіч Івашка, пан 65  
Глябовіч Мікалай, пан 45  
Глябовіч Станіслаў, пан, пасол 41, 78, 152, 156, 162  
Глябовіч Фёдар, пан 298  
Глябовіч Юрый, намеснік 125  
Глябовічова Марына, пані 149  
Глябовічы, панскі род 126  
Гоз Ульрых, немец 157  
Гоф Жак Лё, гісторык 202, 342, 353  
Грынь Якававіч, пушкар 310  
Грыцэвіч Багдан Онкавіч, месціч 25  
Гурка О., гісторык 278  
Гурскі Станіслаў, канонік 234
- Д**  
Дабарэвічы, падданыя 298  
Давойнавіч Андрэй Якубавіч, падкаморы 153  
Даматкан, баярын 299  
Даматканы, баярскі род 300  
Дамонтавічы, баярскі род 203, 204  
Данілавічы, дынастыя 91  
Данка, служылы татарын 339  
Данцішак Ян, пасол 138  
Дарохна, жонка Яна Сяндзівоя Чарноўскага 226  
Даўлет-Берды, хан 31  
Дашка, баярын 65  
Дашкавіч Астафій, пан 147, 216  
Джанібек, залагаардынскі хан 31, 101  
Джучы, хан 31, 101  
Джучыды, дынастыя 101  
Джэвіцкі Мацей, каронны падканцлер, канцлер 52, 205  
Джэзал-эд-Дзін (Чжэлегдзін), хан 34, 35  
Дзімітрый, сын Івана III 52, 53  
Дзюрэр Альбрэхт, мастак 129  
Дзядок, дваранін 61  
Дзяменя, служэбнік 147, 189  
Дзіямід, бортнік 298  
Длугаш Ян, каралеўскі выхавачель, храніст 77, 214, 268  
Дойстэрвальт Павел, канцлер 210  
Дракула, дваранін 159  
Дрожджа, Андрэй Аляксандравіч, дваранін 50, 114, 125, 135, 147, 168, 186, 187, 189  
Дрожджа Пётр, дваранін 186, 189  
Друцкі Андрэй, князь 147, 189  
Друцкі Філіп, князь 189
- Дэрбішэле Еваш, мула 65  
Дэрмаш, татарын 64  
Дэцыус (Дэцый) Ёдак (Юстус), пісьменнік 233, 234, 342, 351, 359  
Дыбоўскі Себасцьян, мешчанін 246, 339, 340
- Е**  
Елісей, святы 120, 121  
Емурчэй, татарын 65  
Епімахавіч Пятрашка, дваранін 65  
Ермаловіч Мікола, гісторык 289  
Есугэй-багатур, унук Хабул-хана 100  
Еська, баярын 65  
Есьмановіч Сцяпан, баярын 116  
Еўлашоўскі Фёдар, аўтар мемуараў 227, 246, 260, 338
- Ж**  
Жадзей Патарочыч, баярын 169  
Жангеча, палонны татарын 83  
Ждан, служылы татарын 339  
Ждановічы, мяшчанскі род 244  
Жыгімонт Кейстугавіч, вялікі князь 31, 33, 92, 98, 113, 122, 294, 298, 358  
Жыгімонт Стары, каралевіч, пасля кароль 18, 34, 51, 52, 60, 62, 67, 68, 73, 74, 78—84, 91, 98, 99, 106, 138, 145, 146, 147, 149, 160, 173, 176—186, 188, 189, 203, 213—216, 230, 231, 233, 240, 263, 269, 278, 341, 353, 373, 375, 376, 378, 379  
Жыгімонт Аўгуст, вялікі князь, кароль 216, 260  
Жыжэмскі Васіль, пан 189  
Жыжэмскі Дзімітрый, пан 189  
Жыжэмскія, панскі род 147  
Жынявой, дваранін 63  
Жэрабяцічы, баярскі род 147
- З**  
Забалоцкі Аляксей, пасол 135, 286  
Забярэзінскі Станіслаў Янавіч, маршалак 152, 154, 174  
Забярэзінскі Ян Юр'евіч, ваявода 47, 51, 52, 62, 64, 66, 68, 74, 126, 151, 154, 158, 161—166, 174, 176, 177, 183—185, 189, 216, 218, 230, 231, 239, 240, 302, 328, 349, 353, 373, 376, 379  
Забярэзінскі Ян Янавіч, маршалак 153, 154  
Забярэзінскія, арыстакратычны род 86, 154  
Залахуб, дачка Чынгізхана 96  
Залман (Захарый) Маркавіч, яўрэй 338  
Заслаўскі, князь 224  
Заслаўскі Міхаіл, пан 78  
Захар'іны-Юр'евы, княскі род 90  
Заяц Юрый, гісторык 306  
Зенка Яўлашкавіч, намеснік, ключнік 337

Зенька Андрэевіч, вайт 340  
Зоф'я, дачка Сцібара з Понеца 226  
Зусціньян Сабасцьян, пасол 159  
Зяноўевіч Мікалай, пан 45  
Зяноўевіч Юрый, пан 81

## I

Іаан, святы 123  
Іван, сын Васіля III 181  
Іван III Васілевіч, вялікі князь 11,  
26—28, 35, 38—42, 45, 50, 52,  
90, 117, 127, 230, 278, 286  
Іван IV Васілевіч, вялікі князь,  
цар 82, 91, 99, 238, 260  
Іван Вакуліч, святар 314  
Іван Данілавіч, вялікі князь 91, 98  
Іван Карыбут, князь 95  
Іван Янкавіч, дваранін 65  
Івашкавіч-Паўліковіч Грынь, баярын 297  
Івашкавіч-Паўліковіч Мацка, баярын 297  
Івашэнцавіч Андрэй, пан 147  
Івашэнцавіч Багдан, пан 147  
Івашэнцавіч Дзімітрый, пан 147  
Івашэнцавіч Якуб, пан, пасол 63—  
64, 81, 114, 147, 178, 179, 189  
Ізабела, каралева Кастыліі 132, 139  
Іздэмір, царэвіч 83  
Ізмаіл, татарын 65  
Ікібек улан, татарын 64  
Іллініч Юрый Іванавіч, намеснік  
52, 152, 168, 338  
Іллініч Яцка, баярын 299—301  
Іллінічы, панскі род 121  
Ініклік, татарын 64  
Ісак Шмойлавіч, яўрэй 338  
Іслам-Гірэй, царэвіч 282

## K

Кадыр-Берды, хан 34, 35  
Кадышавіч Андрэй, князь 64  
Кадышавіч Іван, князь 64  
Казімір, каралевіч 79  
Казімір Ягайлавіч, вялікі князь  
і кароль 22—29, 33, 38, 78, 79, 82,  
92, 94, 95, 97, 98, 113, 115, 117, 119,  
120, 122, 124, 125, 146, 151, 184,  
217, 221, 294—298, 300, 337  
Казлоўскі Іван, князь 189  
Казлоўскія, князі 147  
Кайрычак-аглан, хан 107  
Каладзейчык Дарыюш, гісторык 31  
Калантай Фёдар, дваранін 61  
Калафёр, пан 160  
Калумб Хрыстафор, першаадкрывальнік 25  
Калькройт Тама фон, дваранін 47

Калькройтар (Калікратар), каралеўскі  
жаўнер 47, 164—166  
Камін Філіп дэ, пісьменнік 131  
Камянецкі Мікалай, ваявода 67  
Канстанцін Міхайлавіч, пісьменнік 268  
Капернік Мікалай, астраном 204  
Кардоба Ганзала дэ, военачальнік 322  
Карл, гелдэрнскі герцаг 144, 145  
Карл V, імператар 138, 237  
Карл VIII, кароль 131, 139  
Карл XII, шведскі кароль 251  
Карпач Іван, краязнаўца 306, 313  
Карыбут-Дзімітрый, князь 114  
Карыбутавіч Фёдар, князь 114  
Карыбутавіч Ян, князь 114—115  
Карыбутавічы, княскі род 97  
Карыгайла-Казімір Альгердавіч, князь 123  
Карым-Берды, хан 34, 35  
Касаіт, татарын 65  
Касцевіч Юрый, пасол 49  
Касцевіч Януш Станкавіч, мечнік 153  
Касцільёне, прыдворны 346  
Касым Булатавіч, служылы татарын 270  
Касым Сандукавіч, князь 64  
Катневіч Грышка, баярын 338  
Каяловіч Віюк-Войцех, храніст 229, 363, 378  
Кебек, хан 34, 35  
Кезгайла Станіслаў Янавіч, стараста, вялікі  
гетман 46, 52, 78, 127, 158, 162, 174  
Кезгайлавіч Міхал, канцлер 23, 116, 211  
Кезгайлы, род 23  
Келбаса, земляўласнік 299  
Кельміш-ака, дачка Кутукту 101  
Кенкевічы: Адка, Алехна, Банка, Ісак,  
Келім, Легун, служылыя татары 270  
Кецінг Лукас, райца 170  
Кіпрыян, мітрапаліт 107  
Кіпчакі, крымскі род 34  
Кірык Анатоль, мастак 254  
Кірыла Тураўскі, біскуп 169  
Кітмахмет, татарын 65  
Кішка Станіслаў Пятровіч, вялікі гетман  
43, 45, 52, 63, 70, 71, 136, 153, 162,  
174, 207, 211, 213, 214, 218, 302, 312,  
362, 363, 365, 373, 374, 376, 379, 380  
Кіяты (Кіятавічы), род 92, 93, 95—  
97, 100, 110, 112, 148, 354  
Клімец, падданы 298  
Клочка Войцех Янавіч, пан, ахмістр  
52, 148, 149, 152, 174  
Клочка Мацей, стараста 149  
Копач, пісар 218, 328  
Котвіч Ян, пасол 279  
Кочар, татарын 64

Кранц Леонард, сакратар 351  
Красінскі, граф 212  
Кром Міхаіл, гісторык 42  
Кромер Марцін, летапісец  
213—215, 224, 373  
Крыжыны, браты, служэбнікі 147, 189  
Крэчкоўская Кагарына, пані 226  
Крэчатоўскі Іван, уласнік 338  
Кудаш, службылы татарын 339  
Кудаяр, татарын 64  
Кукі-наён, знатны кіят 100  
Куліковіч Ціша, падданы 298  
Куліковіч Якаў, падданы 298  
Кульмбах Ганс фон, мастак 18  
Курдас, легендарны татарскі князь 259  
Курмаш, службылы татарын 339  
Курыцын Іван, пасол 135  
Кутукту, хан 101  
Кучукавіч Войцех Янавіч, маршалак,  
намеснік 52, 152  
Кучукавічы, панскі род 126  
Кучыньскі Стэфан, польскі  
гісторык 109, 111

**Л**  
Ланг Маціяс, ураднік 129  
Лануа Жыльбер дэ, падарожнік 158  
Ласкі Ян, каронны канцлер 17, 18, 52,  
66, 68, 73, 77, 78, 170, 176, 205,  
208, 341, 362, 373, 376, 379  
Левановіч Пракоп, дыякан 314  
Легуш, талмач 65  
Лібранскі, доктар, пасол 127  
Лінгвен-Сямён, князь 118, 119  
Лінгвенавіч Іван Юр'евіч,  
князь 116—119, 123  
Лінгвенавічы, княскі род 118  
Літвін Міхалон (Венцлаў Мікалаевіч),  
публіцыст 37, 43, 99, 218,  
233, 279, 282, 284  
Лука, пан 369  
Львовічы, браты Глінскія 49, 89, 92—  
95, 98, 99, 104, 109—112, 114—  
116, 147, 148, 158, 185, 186, 191  
Лысенка Пётр, археолаг 315  
Любаўскі Мацей, гісторык 151, 295  
Любіч Васька, пісар 298  
Любіч Пятрашка, пісар 298  
Людковіч XII, французскі кароль 144  
Людковіч XIV, французскі кароль 344  
Людковіч Арлеанскі, герцаг 132  
Людковіч (Людвік) Ягелон, каралевіч 134, 182  
Лютэр Марцін, рэлігійны рэфарматар 146

**М**  
Мажайскі, Сямён Іванавіч, князь 42, 50, 136  
Маймон Саламон, філосаф 243  
Майснер Крыштаф, жаўнер 134, 137  
Макарыі, мітрапаліт 48  
Махлакоў Губа Мікіта, пасол 185  
Макоўскі Тамаш, мастак 248, 255  
Максімліян I Габсбург, рымскі кароль,  
імператар 21, 128—131, 133,  
138—140, 142—145, 152, 161,  
170, 181, 235, 237, 239, 265, 271,  
344—348, 350, 352, 357, 361  
Мальш, службылы татарын 244, 339  
Мальшка Супрыч, татарын 106  
Мамавічы, род 73, 103, 354  
Мамай, князь 18, 86, 92, 93, 95—97, 102—  
108, 112—113, 119, 354, 360  
Мамак, князь 106  
Мамкажа, татарын 64  
Мамчыц-Сеіт, палонны татарын 83  
Мандт Ёрг, райца, бурмістр 170, 171  
Манівід Ян, пан 123, 124  
Манівіды, арыстакратычны род 23, 122  
Мансур-Кіят, легендарны продак кн.  
Глінскіх 92, 93, 96, 97, 99, 104—107, 112  
Манцігердавіч Пётр Янавіч, ваявода,  
гетман 127, 137, 138  
Манцігердавічы, панскі род 114  
Мань, службылы татарын 339  
Мараскі Пётр, пасол 235, 236  
Маргарыта, эрцгерцагіня 128  
Мардас Мішкавіч, стараста 183  
Маркварт Тэафіль, служэбнік,  
цырульнік 154  
Масквіч Рак, дваранін 63  
Маскевіч, гараднічы 279  
Маствіловіч Андрушка (Андрэі),  
пан 297, 298, 300  
Матаў Іван, служэбнік 147, 189  
Махмет Амін, казанскі хан 80  
Махмет-Гірэй, крымскі царэвіч,  
хан 62, 67, 82, 84, 136, 282  
Мацей Адамавіч, мяшчанін 246  
Мацей з Блоні, прыдворны  
лекар, 73, 376, 377  
Мацей Корвін, венгерскі кароль 268  
Мелік-баша, палонны татарын 83, 84, 332  
Мелік-Хафез, упльвовы татарын 83  
Менгету-кіян, знатны кіят 100  
Менглі-Гірэй, крымскі хан 11, 27—30,  
32, 34, 35, 37, 41, 46, 47, 48, 53—56,  
59, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 72, 74, 80—  
84, 87, 103, 106, 112, 118, 119, 134,

136, 178—181, 185, 186, 182, 202, 230,  
231, 278, 279, 282, 283, 285, 360, 371

Менгу-Цімур, хан 101

Мікалаевіч Венцлаў *гл.* Літвін Міхалон

Мікалай з Каменца, каронны гетман 176

Мікольскі, дзяк 172, 189

Мілевіч, зямлянін 299

Міляноўскі Станіслаў, каронны  
віцэ-падскарбі 68

Мінквічы, арыстакратычны род 130

Мітка, дзяк 65

Міхаіл Барысавіч, вялікі князь  
цвярскі 117, 147, 168

Міхаіл Жыгімонтавіч, князь 32, 294, 296

Міхаленца, служэбнік 216

Мішка Каленік, баярын 113

Мольна, татарын 65

Монтаўтавіч Станіслаў, пан 167

Монтаўтавічы, панскі род 126

Мордаўлат, татарскі хан 34

Моўчан Свіркавіч, баярын 169

Мсціславец Пётр, друкар 219

Мсціслаўскія, князі 116

Мугэту-бахадур, знатны кіят 100

Муртаза, сын Мелік-башы 84

Муртаза, хан 29

Мышкоўскі Георгій, каронны пісар 68

Мялешкавічы, баярскі род 115

Мяхоўскі Мацей, гісторык 37, 65, 67,  
207, 208, 213—216, 220, 224, 373

**Н**

Нагай, хан 101

Нарбут Тэадор, гісторык 59,  
131, 162—165, 363

Нарбутавіч Войцех, надворны харужы 153

Нарбутавіч Пётр, падкаморы 153

Нарбуты, панскі род 126

Настасся, княгіня слуцкая 63, 228

Нач (Онач), пан 113

Негліч Андрэй, сакратар 351

Неміровіч Андрэй, пан 218, 303, 309

Неміровіч Мікалай, пан 121

Неміровіч Фёдар, пан 297

Неміровіч Юрый, пан 63, 211, 218, 303, 309

Неміровіч Ян (Івашка), пан 113, 295, 297

Неміровічы, панскі род 121, 126, 222, 297

Нурдуўлут, хан 34, 35

Нурум Майкавіч, служылы татарын 270

Няміра, шляхціч 302

**О**

Осцік (Осцікавіч) Рыгор Станіслававіч  
(Станкавіч), надворны маршалак  
44, 45, 150, 156, 180

**П**

Паджоґін Шыгона, пасол 237

Пазднякоў Валерый, археолаг 317

Палаёла дэль П'ера, мастак 133

Палаўчын, падданы 298

Пампоўскі Амброзій, стараста,  
ваявода 205, 226

Панька, баярын 65

Папельжынскі Павел, мешчанін 246

Пацка Пятрышчавіч, баярын 298

Пацэвіч Юрый, пан 52, 155, 172

Пашкоўскі Марцін, перакладчык 229

Перамышльскі Іван, ваявода 44

Перасвет, легендарны асілак 326

Пербердзі, хан 34, 35

Петкавічы, панскі род 126

Пешка, баярын 97

Пётр I, цар 252

Пётр з Дусбурга, гісторык 220, 223

Пішчык, зямлянін 298

Пішчыкавіч Леўка, зямлянін 299

Пішчыкавіч Рыгор, зямлянін 299

Плетэнберг Вальтэр, лівонскі  
магістр 49, 50, 53

Пнёўскі Ян, пасол 182

Побаль Леанід, археолаг 315

Пойцінгер Конрад, ураднік 129

Пронскі Фёдар, князь 61

Прэствіч Майк, гісторык 263

Прыхабскі, князь 65

Пузына, ксёндз 340

Пуцята Палачанін, баярын 65

Пуцяціч Дзімітрый, ваявода, пасол 34, 48,  
53—55, 61, 123, 146, 147, 169, 174, 175

Пфінцынг Мельхіёр, ураднік 129

Пфлугі, арыстакратычны род 130

Пяткевіч Кшыштаф, польскі  
гісторык 142, 162, 168, 174

Пятраўскас Вілюс, кампутарны дызайнер 195

Пятрышча Рыгоравіч, баярын 298

**Р**

Рабенвальдт Мертэн, райца 170, 171

Рабічковіч Абрам Езафовіч, падскарбі 157, 338

Рабле Свен, гісторык 128

Рагацінскі Івашка, намеснік 295, 299

Радзівіл, маршалак 207

Радзівіл Геранім Фларыян, князь 243

Радзівіл Мікалай I, ваявода 121, 122, 126

Радзівіл Мікалай Мікалаевіч, падчасы,  
троцкі ваявода 44, 51, 68, 126,  
153, 161, 172, 174, 232

Радзівіл Мікалай Руды, магнат 216, 218, 226

Радзівіл Мікалай Чорны, канцлер

215, 216, 225, 226, 336  
Радзівіл Мікалай Юзаф 243  
Радзівіл Ян Мікалаевіч, пан,  
маршалак 126, 152  
Радзівілы, род 23, 78, 121, 174, 216, 226, 229,  
232, 241, 244, 248, 296, 337, 340, 363  
Разак, служылы татарын 339  
Рамадан, талмач 80  
Раман Фёдаравіч, князь 294  
Раманавая, пані 147  
Ратундус Аўгустын, воіт 217  
Рачка, аркебузнік 225  
Рашыд-ад-Дзін, летапісец 100  
Рогалеў Аляксандр, даследчык 292  
Роўэл Стывен, гісторык 141  
Рымант-Васіль-Лаўрыш,  
легендарны князь 120  
Рынгальт, легендарны князь 259, 262  
Рэчжып, пісар і талмач 61

**С**

Садула, татарын 65  
Саід-Ахмат, хан 29, 32, 35, 48  
Сакалінскі, князь 187  
Саковіч Андрэй, пан 113  
Саковічы, панскі род 126  
Салагубавіч Юрый Андрэевіч, пан 64  
Салджыдай-гурган, эмір 101  
Салтанец Барысавіч, баярын 169  
Сантай Жыгімонт, венгерскі пасол 54  
Сапега Багдан, пан 44  
Сапега Іван Сямёнавіч, пан,  
маршалак 64, 152, 174  
Сапега Івашка, пісар 126  
Свідрыгайла, вялікі князь 32, 97,  
108, 109, 111, 112—114, 259  
Святоша, служэбнік 147, 189  
Сегень Пафнуцій, настаяцель 173  
Сезда, князь, брат Касыма Сандукавіча 64  
Сеілт (Хажа-Сеіт), палонны татарын 83, 84  
Сенка, служылы татарын 339  
Сенька Тверыцін, баярын 65  
Скалыбічы Ігнат і Даніл, баяры 169  
Скарына Францішак, першадрукар 25, 192  
Скіндар (Іскандэр), сын Мансур-  
Кіята 96, 106, 107  
Скіргайла, вялікі князь 169, 262  
Солтан Аляксандравіч, маршалак 121, 172  
Солтан Іван Андрэевіч (Івашка),  
падскарбі 68, 153  
Солтаны, панскі род 126  
Соф'я, княжна 128  
Спытак з Яраслава, кашталян 66, 176  
Станіслаў Пятровіч, пан 114

Стафан, малдаўскі ваявода 41,  
126, 135, 136, 140  
Стафан, святы 129  
Стафан, уладальнік маёнткаў 108  
Стафан Баторы, кароль 227, 229  
Сташчанюк Віктар, мастак 194  
Струміла Станіслаў Пятрашкавіч,  
маршалак 134  
Стрыйкоўская Дарота, сваячка  
Мацея Стрыйкоўскага 227  
Стрыйкоўскі Мацей, храніст 63, 218,  
220, 223—229, 248, 258, 304, 306,  
307, 310, 311, 316, 325, 329, 363  
Супрыч Малышка, татарын 106  
Сфорца, род 132, 133  
Сфорца Бона, каралева 216, 223, 232,  
241, 242, 244, 246, 310, 335—339  
Сфорца Б'янка Марыя, герцагіня 131, 133  
Сфорца Джан-Галеаца, герцаг 131, 133  
Сфорца Ладавіка, герцаг 131, 132  
Сфорца Муцыё Агандола, кандацьер 131  
Сфорца Франчэска, герцаг 131  
Сцібар з Понеца, падкаморы 226  
Сцяцко Мацей, дваранін 159  
Сюлімень, нагайскі пасол 65  
Сякліцкі Якуб, пасол 279  
Сямён Тагарын, клецкі жыхар 339  
Сярэбраны-Абаленскі Пётр, ваявода 218

**Т**

Табар Войцех (Альберт), віленскі біскуп 51,  
68, 75, 122, 155, 162, 174, 373, 376, 379  
Тага Цімур, брат Батэя 31  
Тагушэвіч Кайка, служылы татарын 269  
Тагушэвічы, татарскі служылы род 269—271  
Тайлак, крымскі ганец 80  
Такта, хан 100  
Талстой Васіль Сямёнавіч, гісторык 251  
Таміцкі Пётр падканцлер 234  
Тарахожа, палонны татарын,  
сын Мелік-Хафеза 83  
Татар Мань, служылы татарын 339  
Тахтамыш, хан 31, 33—35, 104—  
107, 110, 112, 360  
Тахтамышавічы, ханскі род 74  
Трайнат (Транята), князь 121, 259  
Трубяцкія, князі 43  
Трубяцкой, ваявода 250  
Трунец, падданы 298  
Трызна Іван, шляхціц 302  
Трышчан, легендарны герой 260  
Тулуй (Тулі), сын Чынгізіяна 100  
Тураў Ізмаіл, служэбнік 147, 189  
Тэкун, баярын 203

Тэмеш, маршалак 64  
Тэмуджын *гл.* Чынгізхан  
Тэнчынская Ганна, пані 226  
Тэнчынская Ядвіга, пані 226  
Тэнчынскі Мікалай, пан 226  
Тэнчынскі Ян, кашталян 226  
Тэнчынскі Ян, пан 226

**У**  
Угэдэй, хан 101  
Узбек, залатардынскі хан 101, 102  
Уладзіслаў IV, кароль 203  
Уладзіслаў Казіміравіч Ягелон, кароль  
чэшскі і польскі 51, 54, 135,  
148, 159—160, 182, 357, 358  
Уладзіслаў Ягайла, кароль 31, 106, 169, 192,  
203, 237, 238, 259, 260, 261, 262, 301  
Уладзімір Альгердавіч, вялікі князь 169  
Уланавічы: Адка, Ахмет, Бекім, Турун 64  
Улу-Мухамед, хан 33, 35  
Уніхоўскі Рыгор, пан 247  
Урус, маршалак 64  
Урустай Менскі (Мцэнскі), князь 107, 111  
Урусчак, кіят 106  
Усейн Хажак, нагайскі пасол 65

**Ф**  
Фальк Генрых, райца 171  
Фальконіуш Фама (Тамаш),  
клецкі казнадзей 338  
Федзька Гаўрылавіч, баярын, пісар 121, 125  
Федзька Рыгоравіч, пісар 121  
Федзька Янушковіч, пісар 18  
Фердынанд, арагонскі і сіцылійскі  
кароль 132, 139  
Фердынанд, рымскі кароль 237  
Фёдар, служылы татарын 339  
Фёдар Карыбутавіч, князь 97  
Фёдараў Іван, друкар 219  
Філіп Габсбург, каралевіч 142  
Фрол, падданы 298  
Фрыдрых, саксонскі герцаг 20, 129  
Фрыдрых (Фрыдэрык), брандэнбургскі  
маркграф 127, 128  
Фрыдрых, магістр Тэўтонскага  
ордэна 145, 148, 168, 174  
Фрыдрых Лагодны, курфюрст 130  
Фрыдрых Габсбург, імператар 129  
Фрыдрых Мудры, саксонскі герцаг 128  
Фрыдэрык, кардынал 51, 54, 55  
Фуа Гастон дэ, военачальнік 322  
Фугер Якуб, банкір 129  
Фурс (Фурсавіч) Пётр, баярын  
147, 155, 178, 179  
Фухс Найхард, военачальнік 143

## Х

Хабул-хан, легендарны продак  
Чынгізхана 96, 100  
Хабургаеў Георгій, даследчык 289  
Хаджы-Гірэй, хан 27, 31—35, 82  
Хадкевіч Аграфена, пані 221  
Хадкевіч Аляксандр, віцебскі намеснік 26  
Хадкевіч Аляксандр Іванавіч, маршалак  
152, 173, 216, 221—224  
Хадкевіч Іван, ваявода 173, 221  
Хадкевіч Рыгор Аляксандравіч,  
ваявода, гетман 218—223, 275  
Хадкевіч Ян Геранімавіч, пан 220  
Хадкевічы, панскі род 212, 216,  
220, 222—223, 363  
Хадэцкі (з Ходчы) Станіслаў,  
каронны маршалак 67, 176  
Хажа-Сейт *гл.* Сейлт  
Хажам-Бердзей, крымскі пасол 61  
Хажаш, палонны татарын 83  
Хазак, заволжскі князь, брат Шах-Ахмата 53  
Хазяш, пасол 180, 186  
Халецкі Міхал, пасол 49  
Ханлайн Віт, служэбнік 128  
Харэвіч Іван Міхайлавіч, стараста 241, 336  
Хасан, сын Мелік-башы 84  
Хацка Лазаравіч, яўрэй 338  
Хачы Мяндзеі, пасол 178  
Хвальчоўскі Станіслаў, клецкі стараста 336  
Хедэрлайн Ганс, военачальнік 133  
Хербст Станіслаў, гісторык 287, 305, 312  
Храптовіч Васіль Багданавіч,  
дваранін, лоўчы 125, 139, 153  
Храптовіч Марцін Багданавіч, пан,  
канюшы, падскарбі, лоўчы 64,  
68, 120, 125, 152, 167, 232  
Храптовіч Мітка, дваранін 65  
Храптовіч Федзька (Фёдар) Багданавіч,  
дваранін, падскарбі 65, 68, 125, 152—153  
Храптовіч Ян Літавор, маршалак 44,  
45, 92, 98, 120—122, 125—128,  
135, 141, 232, 354, 355, 357  
Храптовічы, арыстакратычны род 14,  
116, 120, 121, 126, 154, 167, 354

**Ц**  
Целяпнёвы-Абаленскія, княскі род 90  
Цёлак Эразм, біскуп 68, 205  
Цімур (Тамерлан), сярэднеазіяцкі  
заваёўнік 105, 106, 320  
Цімур-Кутлук, хан 31, 94, 97, 107, 108, 259

Цішкавіч Леў, пан 61, 187  
Цымерман Матс, бурмістр 170, 171  
Цювікель-улан, крымскі пасол 80  
Цяпецкая, уада 169

**Ч**  
Чажаліцкі Мацей, пасол 159  
Чалубей, легендарны асілак 326  
Чалядніны, княскі род 90  
Чан Каір, заволжскі пасол 49  
Чаратай, татарын 64  
Чаркас, татарын 49, 150  
Чарноўская Катарына 226  
Чарноўскі Адам Сяндзівой, ваявода 227  
Чарноўскі Андрэй, познаньскі біскуп 226  
Чарноўскі Беньян, шляхціч 246, 247  
Чарноўскі Валенты, шляхціч  
227, 246, 247, 339, 340  
Чарноўскі Войцех, кашталян 226  
Чарноўскі Войцех Сяндзівой,  
стараста-генерал 226—228  
Чарноўскі Жыгімонт 226, 228  
Чарноўскі Мацей 226  
Чарноўскі Пётр, познаньскі кашталян 226  
Чарноўскі Станіслаў, стараста 226  
Чарноўскі Станіслаў Сяндзівой,  
рэферэндар 226—228  
Чарноўскі Сяндзівой, ваявода 215, 220,  
226—228, 302, 327, 374, 376, 381  
Чарноўскі Ян, кашталян 226—228  
Чарноўскі Ян Сяндзівой, пан 226, 227  
Чарноўскія, арыстакратычны род  
226, 227, 228, 246, 247  
Чарноўскія, шляхецкі род 227, 228, 247  
Чартарыйскія, арыстакратычны род 253  
Чартовіч Яцка, землеўласнік 299  
Чынгізхан (Чынгіз), імператар 31,  
38, 87, 93, 96, 100—102, 270  
Чынгізіды, дынастыя 73, 74, 96, 97, 101, 102  
Чэрнік Ян, гетман 46, 47, 165

**Ш**  
Шалгала (Салгала) Станіслаў, уласнік 339  
Шамячыч, Васіль Іванавіч, князь,  
ваявода 42—43, 136, 186, 188  
Шаумбург Вільвальф фон, военачальнік  
129, 143—145, 275  
Шах-Ахмат, хан 30, 48—50, 52—54, 64—  
66, 69, 82, 92, 103, 135, 148, 150,  
157, 185, 230, 270, 276, 282, 318  
Шлягер Генрых, мытнік 157  
Шляйніц Крыштаф, жаўнер,  
служэбнік 145, 146, 154, 184  
Шляйніцы Вольф, Генрых, Георг, Ёхан,  
Эрнст, Хугальд, Ян, Брыгіта, Катарына,

Магдалена, шляхецкі род 145, 146  
Шонбергі, арыстакратычны род 130  
Шпілеўскі Павел, пісьменнік 249, 251, 317  
Шуйскі Пётр, ваявода 218  
Шуйскія, княскі род 90  
Шымон Стары, прарок 372  
Шэлендорф Ульрых, служэбнік 154  
Шчакаціхін Мікола, гісторык мастацтва 60  
Шчэня Даніла, ваявода 44, 188  
Шчэпа (Шчэпка) Фёдар, баярын 299, 337  
Шчэпы, баярскі род 300  
Шыдлавецкі Крыштаф канцлер 237, 238  
«Шырынгеры», групоўка ў Нідэрландах 142  
Шырыны, крымскі род 31, 33, 34, 83

**Э**  
Эбенштайн Георг, военачальнік 133  
Эліас Норберт, сацыёлаг 344  
Эмінэк, князь 34  
Эрнст Мікалай, гісторык 278  
Эстрайхер Караль, бібліёграф 341

**Ю**  
Юлій, папа рымскі 36, 37  
Юрый Захарніч, ваявода 44  
Юрый Сямёнавіч, князь, літоўскі пасол 113  
Юхна Сеітавіч, татарын 106  
Юшка Вязьміцін, баярын 65

**Я**  
Ябагчы-ўлан, пасол 178  
Ягалдай Сараевіч, князь 82, 103, 105, 107, 110  
Ягелоны (Ягайлавічы), дынастыя 12, 14,  
29—30, 36, 51, 61, 74, 80, 117, 120,  
129, 133—135, 140, 181, 230, 342  
Якаў, яўрэй 157  
Якаў Захарніч, ваявода 42  
Якім Грыневіч, гаспадарскі пушкар 310  
Якшычы-Бранкавічы, сербскі  
арыстакратычны род 148, 160, 268  
Ямант Тулунтавіч, князь 294  
Ян Ольбрахт, кароль 22, 49, 127,  
128, 134—136, 140, 217, 268  
Ян Пятровіч, маршалак 44  
Янушка, маршалак 152  
Янчура, пасол 178  
Яраславіч Васіль, князь 95, 295  
Яраславіч Іван Васілевіч, князь  
пінскі і клецкі 59, 94, 95, 114,  
222, 295, 297, 309, 337  
Яраславіч Фёдар Іванавіч, князь пінскі  
і клецкі 58, 94, 188, 245, 296, 335, 338, 339  
Яраславічы, мясцовыя князі 227, 246,  
247, 272, 295, 300, 301, 335, 340  
Яўстафій, святы 123  
Яцка Барысавіч, баярын 169